



Нотна Сарат

УЗЬНЯСЕНЬНЕ  
Нінэль Халецкай  
да чатырох Струменяў



Менск

*Нінэль, поўнай захаванага, прысьвячаецца.*

Сынег ціха кроchy, рухаўся праз горад,  
Святлом ён сыпаў па-над вуліц змрокам,  
Пад ліхтарамі, пад ружовым небам холад  
Глядзеў табе ў твар балочым зрокам.  
Ты адварочвала упарта съветлы твар,  
Табе было так цяжка ў съвет зірнуць,  
Не мела сіл, паветра каб уздыхнуць,  
Свабоду ветру каб схапіць з-пад хмар.  
Ты мне здавалася пужлівай і прастой,  
Здавалася, што сынег разьбіў настрой...  
Але я ўбачыў блёск у вачах тваіх,  
Мелёдью адчуў мой тонкі слых,  
Я песнью чуў, якую сынег съпявав,  
Я чуў, у нябесах як мароз трымцеў,  
Цябе ўзгадваў гэты дзіўны съпев...  
Гук быў, і лёд адтаў...

---

### УЗЬНЯСЕНЬНЕ НІНЭЛЬ ХАЛЕЦКАЙ ДА ЧАТЫРОХ СТРУМЕНЯЎ.

Нінэль вярталася праз цемру вуліц чорных  
У свой дом, у свой кут прытульны, звыклы, ціхі,  
Сыціскаў кальцом халодным вецер подых,  
Марозіў, як галінку абліпіхі.  
Вакол ляжалі белыя сумёты,  
Зіма сынег шчодрай сыпала рукою,  
Сыняжынак нестрым'янья палёты  
Дзяўчыне не прыносілі спакою.

Яна ад сънегу дзіўны твар хавала,  
Ды раптам сънег, мароз спынілі працу...  
Нінэль як быццам бы рука трымала,  
Як быццам вецер прымушаў падняцца...

Так, сапраўды! Яе трymae вецер!  
Нясе яе над горадам пустынным,  
Нясе яе над гэтым съветам пыльным,  
Над брудам, што скапіўся на плянэце.  
Плынуць пад Нінай паркі, плошчы, скверы,  
Плынуць заводы мёртвия, будынкі,  
Зынікаюць атрыбуты чорнай веры,  
Зынікаюць тэатры, храмы, вежы, рынкі.

У начным палёце далягляд зынікае,  
Палёт дае Нінэль адчуць свабоду,  
Яна ляціць, нясе ў сябе прыроду,  
Съвет брудны, нізкі ў аблоках тае.  
Нінэль дзіўосна ў прасторы ночы,  
Яна нарэшце крок зрабіла ў неба,  
Жыцьцёвым полыменем бліскуча зъязыць вочы,  
І шэпча, шэпча сэрца: "Так і трэба!"  
О шчасьце ёй, яна зірнула зь неба  
На съвет людзей, убачыла яго інакшым,  
Убачыла яго ў імgle ўвядшым  
І чэрствым, як стары кавалак хлеба.  
І з таго часу ўжо жыцьцё ўспрымала  
Інакш, чым съмертныя съляпяя,  
Інакш, чым мерцвякі жывыя,  
Інакшай, іншай, вольнай, моцнай стала,  
У іншае жыцьцё Нінэль уступала.

Нінэль узьнялася над вечнасьцю, над часам,  
Ужо растаў бятонны краявід,  
Пазынік у імгле знаёмы змрочны від,  
Нінэль ляціць назло народам, расам.  
Яна ўбачыла пад абалонкай прыкрай  
Наш родны съвет у сутнасьці сваёй,  
Напоўненым прыродаю нязвыклай,  
Паветрам, Полымем, Вадой, Зямлёй.

Праз Сонца ўсепрысунтыя прамені  
Анёлаў чатырох абрывы ўзьнікалі,  
Чатыры надпаветраных Струмені  
Анёлы крыламі рупліва ўздымалі:  
Масты чатыры для забытых словаў,  
Чатыры носьбіта ідэяў, сноў і думак  
Агульных для народаў, расаў, моваў,  
Камунікацыяў бясконцых выратунак.

Нінэль на іх глядзела са зьдзіўленьнем,  
Яна і ў снах не марыла аб гэтым -  
Патрапіць на вяршыню съвету. З захапленьнем  
Яна сачыла за струменямі над съветам.

І ў гэты час зьявіўся старац дзіўны.  
Ён цвёрда крок зрабіў Нінэль настурач,  
Ён прыкаваў дзяўчыны зрок наіўны  
І моўкі ўказаў на зораў пустач.  
У зорным россыпу раптоўна нач зазъяла,  
І праз імгу прабіўся дыск чырвоны:  
Так Сонца ўзышло і хутка стала  
Праменямі свае пісаць законы.

О Сонца, ты - наш бацька-абаронца!  
Ты нам даеш цяпло, съятло праменяў,  
Ты нас ахоўваеш, клапоцішся бясконца,  
Штодзень узыходзіш над вянком Струменяў".

Усё замерла раптам у сусьвеце,  
Здалося, што спыніўся час,  
Падобны вогненай камеце  
Узьнік, пылаючы, Пегас.  
Якою моццу крылы йгралі!  
Быў поўным грацыі палёт,  
Конь бег, імкнуўся ў зораў далі,  
Конь несься, вынішчая лёд.  
Пегас нес вершніка съятога  
Зь вясёлым і натхненным тварам -  
Ён жыць хацеў дзеля жывога,  
Хацеў даць цела съветлым марам.  
Нінэль ён блаславіў усьмешкай.  
Нінэль, чый позірк так блішчэў,  
Недаўна быўши простай пешкай  
Устала ў шэраг каралеў!

А перад Нінай старац зноў зьявіўся  
І кінуў ёй пярсыёнак у далоні.  
Навокал іх туман густой разыліўся,  
Пачулася, як заіржалі коні.  
З туману выйшаў ціха рыцар чорны,  
Вёў за сабой ён бледнага каня,  
Ён абвясьціў, што зьнікне Горад Горны,  
Што дачакаецца плянета праўды дня,  
І гэта будзе хутка, вельмі хутка -  
Калі суцішыцца імкненъне да агня.

У тумане стала бачна лодка,  
Рака, што падзяляе наш сусьвет -  
У вадзе плывуць нябачна души продкаў  
Да жэрлаў паміраючых плянет.  
Нінэль прымое старца заклік немы,  
Садзіцца ў лодку і плыве да зор.  
Разбурваючы ўсе старыя схемы  
Вада падточвае аснову Гор,  
Вада нясе ў сябе прасторы, веды,  
Вада дае дзівоснае жыцьцё,  
Вада змывае тайны, страхі, беды,  
Дае спакою і печалю пачуцьцё.

На чоўна дне Нінэль знаходзіць кубак,  
Зачэрпвае съцюдзённую ваду  
І п'е. Пачуцьцяў хваля, мар і думак  
Растворвае съядомасьці руду.

Спакойна лодку несьлі ў зоры хвалі,  
Разъмеранна пляскалася вада,  
У той час Нінэль адчула моц пячалі,  
У той час упала з плеч гадоў вузда.

Нінэль праз тры вялікіх брамы праплыла:  
Пад першай скінула танкую абалонку,  
Другая ёй свабоды дух дала,  
А трэцяя спыніла думак гонку.

Ужо не бачна Сонца і Зямлі.  
Нінэль зышла на зорную дарогу,  
Нінэль ідзе праз зорныя палі,  
Нінэль съпяшаецца насустрач Богу.


І выйшаў ёй насустрач Чалавек  
У адзеньне залатое апрануты,  
Ягоны зрок праз усю прастору бег  
І кожны быў тым зрокам ахінуты.  
І вось Вандроўнік да Нінэль звярнуўся  
Высокім тонам, голасам магутным,  
Той Позірк, Голас, Розум, Съвет імкнуўся  
Нінэль сказаць аб неўміручым, сутным.  
“Як Бог такі, якім здаюся я табе,  
Нябесы съветлыя - то галава мая,  
На небе зоры - дум маіх сям'я,  
Вада і мора - тулава мае,  
Паветра - слых, вада - мае ступні,  
А позірк - Сонца прамяні”.

У зорным россыпу шмат Голас той казаў,  
Гук быў - і лёд адтаў.

Нінэль ляжала на асфальце шэрым,  
І марыла ў спакойным забыцьці,  
Што стане новы разум съмелым,  
Што нешта зъменіцца ў жыцьці.

Яна ўбачыла душу плянэты,  
Адчула прыгажосьць вышэйшай мэты,  
Але разъбіўся ўрэшце дзіўны сон  
Аб сталь, асфальт, шкло, дым, бетон.

Сънежань 1997 года.



@ Miensk, 1998